

# РЭДАКЦІЯ

газета суполкі імя М.Багдановіча

№ 4 1989



У пошуках війсьця з національ-  
нага тупіку, - парушана духом ная  
гармонія у зинішчанага фашызмам  
ды сталінізмам нашага народу, --  
мы зъяртаемся да веры У Бога.

Гэты нумар нашай газеты мы  
прысьвіляем адраджэнню ду-  
хом наясці, увядзеню У царкву  
і касьцел беларускай мовы.

Калісці набажэнства вялося на  
беларускай мове. В таго часу за-  
хаваліся цудныя канты на  
стара беларускай мове, якія выкон-  
вала У былой уніяцкай Базыльян-  
скай царкве харавая капэла сту-  
дэнтаў ГДУ пад кірауніцтвам  
аргарыты Лапкоўскай...

Навучання горкім вопытам гісто-  
ры, цяпер мы з асыцярогай адно-  
сімі да экспериментаў з грама-  
дзствам. Лічым, што наша мова так-  
сама вартая для размовы з Богам.  
Першым зъбеларутчым Святым  
Біблію Франциск Скальна. Есьць  
на мове Святае Пісаныне, малі-  
точнікі, песеньнікі і спошыль-  
ная літаратура, але ад народу  
яе скрываюць.

Неацэнны ўклад у беларускую  
літаратуру песьні ксёндз-пісь-  
меннікі Альберт Азюбі, Ніка Бы-  
ліна, Адам Станкевіч, Казімер Сва-  
як, Із. Германовіч.

Любод да Бога і да Беларусі --  
дэльце тэмы гарманічна спалуча-  
юца У іх творчасці."... и па-  
вінны дамесці да віснаву, што  
каля ўдзінім хрысціянства з  
руху нашага народнага, то гэты  
рух расільвешца У золкай міжна-  
роднасці і этычнай развязлась-  
ці." Не пакідаша мовы роднай, каб  
ня "умерлі". Не пакідайма рэлігіі  
глыбокай нашай, каб не загавецы  
душой..." пісаў кс. Свяяк да бра-  
та 1.04.1911г.

"Народ наш вялікі, а лічыща  
найменшым. Іхай і я - сын яго-  
такім буду. Народ наш нечасцілі-  
вы, бяз сучаснасці пэўнай, бяз  
будучыні яснай - але глыбокі У  
цыці сваім ціхім, скрытым  
съленем. Іхай і з майм так будзе  
жыццем: глыбокасць духа, гыро-  
касць серца, агонь мовы і песь-  
ні..." дзеяннік "Дзея маёй мыс-  
лі, сэрца і волі" Казімера Свяяка  
запіс ад 5.05.1915г.

Вяртayne да Бога реальнае.  
Паэты, а сярод іх імат пачаткоў-  
цаў, зъяртаюца да Бога У вео-  
шах. Упарты змагаюца веруючі  
за касьцёлы і цэрквы.

Але круціцца кола функцыянеру,  
зънішчаюцца съвятыні, магілы  
продкаў, цяжка сініць, загама-  
ваць гэтае варварства.

да духом ная спадчыны наших  
продкаў виртаемся мы са шчырай  
верай, што іх душы на тым съве-  
це моляцца за адраджэнне Бела-  
rusi, як моліца наш беларускі  
ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі У  
свой парфіяльны малітве за  
беларусь і за беларускую мо-  
ладзь, якая узынілася на зма-  
ганьне за родную мову.

Беларусы! Мы вялікі народ, нас  
дванаццаць мільёнаў, шырока рас-  
кінуліся мы і спрадвеку жывем  
тут. Гэта наш край, наша старонка.  
Калісці У нас было сваё гасу-  
дарства, скрозь чутно было нашу  
беларускую гаворку. У ёй пісалі  
законы, разъбіралі справы па су-  
дох, вучылі У школах, друкавалі  
кнігі, спраўлялі набажэнства У  
цэрквах ды касьцёлах і Усе раз-  
майлялі панашаму: і чыноўнікі, і  
папы, і паны над панамі, і вялі-  
кія князі, што правілі гасудар-  
ствам.

Праз соткі год жылі мы так,  
не даваючыся нікому, але Урэшті  
перамаглі нас палякі і запана-  
валі У нашай беларускай старон-  
цы. Жывём мы паміж палякаў і вялі-  
карусаў і маем шмат крыўды ад  
іх. во ёсьць вялікарусы, што на-  
магаюцца, каб мы забыліся на ўсё  
свой, беларуское, выракліся яго  
і зъвірнуліся У вялікарусаў,

## ХТО МЫ ТАКІЯ?

скарочана  
гаворылі б і жылі паіхнему.

Есьць і палякі, каторыя такса-  
ма хочуць зъмяніць нас на свой  
капыл, каб і мы сталіся палякамі.

Аглянецяся: усё наша роднае, бе-  
ларуское марнуета, нішчыцца,  
зънікае, бо яго забіваюць, яго  
приглушаюць, ім пагарджаюць; а  
чужое пануе, мае сабе пашану і  
павагу. І - хто ведае? - быць можа  
пройдзе колькі часу, і не пазна-  
ем мы ані нашага краю, ані нашых  
дзяцей. І будзе скрэзь усё чужое  
нязвычнае, а свайго роднага - ні  
чога.

Ды няхай жа ня станецца так!  
Не пакінем свае гаворкі, сваіх  
песьняў, сваіх звычаяў, - свайго  
кроўнага, спрадвечнага, беларус-  
кага; не адракомся, не забудзем,  
ня кінем на глум; будзем шанава-  
ці, барапіць, дзесяцім сваім аб тое  
запаведаць.

Максім Багдановіч, 1914-1915.

## ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Расыце беларускі національны  
рух, будзяцца да новага У ла-  
сінага жыцця, заботы Усімі  
беларускімі вескі, будзяцца і па-  
чынаюць пазнаваць свае націо-  
нальнае імя нашы мастэчкі й га-  
рады. Будзіца аграмадны крыўіц-  
кі абшар родных гоніў, лугу і  
лясоў, і У песьнях народных ёсь-  
няроў грыміць, што "жыве  
Беларусь!"

Хутка родзіца вотклік песь-  
ням гэтым У серцы кожнага не  
загубішага свайго сумленья  
беларуса. Уваскрасе беларускі  
народ і галосні гамоніц пра  
свае чалавече права.

З-пад вякамі насыпанага пылу  
прабівасцца іскра національнай  
съвядомасці, разгараецца У полы  
мя і ярка пыче У руху да націо-  
нальнага адраджэння.

Гісторыя арабіла крок уперад,  
і няма Ужо павароту назад. Нішто  
ня можа стрымаша прачнушы  
народ ад развицця і вызвален-  
ня свайго національнага "Я". Ад-  
раджэнне беларусі можа ісці  
толькі Уніяд і Уніяд. Гэта раз-  
умее кожна па-праудзе культур-  
ны чалавек, і зразумее легка  
усякі, хто хоча зразумець і хто  
знае гісторию адрадзіўшыхся Ужо  
народа.

Няхай пеяцца злосцю вусны  
ворагаў жылога беларускага  
народу, няхай абкідваюць яны  
гразей нашыя вялікія агульна-  
людскія ідеалы. За гэта іх будзе  
судзіць гісторыя, і нам шкада ча-  
су займаша імі.

Наша задача другая: як мага бо-  
лей выпаўніць за сваё жыццё  
грамадзкіх павіннасцей, аддаць  
усе свае сілы агульнай справе  
гак, каб з гэтай ахвяроў наша  
Башкяўчына мела найболей ка-  
рысці. Гэтак кака нам наша розум  
і наша сумленье.

М павінны пакінуць пасылі  
сябе бацькаўчыну на ту не тако,  
як яна ёсьць цяпер - пагарджанай  
і беспрытульной, а съветлай съве-  
там уласнай культуры, яснай У  
свой съвядомасці, пачнай сябе  
у сваёй чалавечай гордасці. М  
павінны зрабіць гое, каб імі Бе-  
ларусі кожны Успамінаў з напад-  
най поруч з ім'нем другіх наро-  
даў. Тады толькі нашы патомкі  
будуць шанаваць на ту пачыць і  
ня кінуць на магілу бацькоў сва-  
іх пагарду за гое, што яны не  
варты імені чалавечага, бо тап-  
талі і зъневажалі найвячэйшыя  
правы жывога народа, тапталі яго  
національную душу, а самі жылі  
трутнямі, дбаючы адно толькі пра  
сігоцьнішні дзень і свае выгоды,  
ня рулячыся аб справы будучыні,  
справы ўсяго свайго народа і  
чалавечтва.

Цяпер, калі наш народ прачнуш-  
ся, наша найпершая задача - пад-  
няць як мага вышэй яго культур-  
нае развиццё, ушанаваць той  
фундамант, каторы бы нішто не  
магло зрушыць іні цяпер, іні У буду-  
чыні. дзеля гэтага трэба усе  
сілы свае ахвяраваць на тое, каб  
тварыць і шырэць беларуское дру-  
каване слова, каб у беларускай  
кнігі, у беларускай газеце бе-  
ларус знайшоў усё, што яму па-  
требна для дути і для цела.

Няхай жа кожны, хто жадае леп-  
шай долі беларускаму народу, пры-  
ложыць свае руکі да гэтай пра-  
цы.

Фабіян Шантыр  
"Беларускі календар" 1914г.  
З захаваньнем правалісу кри-  
ніцы.

## Ліст кс. Чарняускага на сустрэчу ксяндою у Лодзі

БСН

Ня буду заглыбліца ва ўсю хрысьціянскую мінуўшчыну Беларусі. Хрысьціліся мы з Усходу, з Візантыі. Мова літургіі — ста- раславянская. Мова пісьменства — беларуская. Еерасьцейская вуніль заместа злучыць католікаў і праваслаўных на Беларусі, нададей раз'яднала беларускі народ. Чыя віна? Найперш таго, хто не дапусціў уніяцкіх біскупаў да Сенату ды глядзеў на вунію, як на веру сялянскую, як на пераход нае становіща да ажатлічвання ды палянізацыі Беларусі. У 1839 годзе зноўку беларусаў зварочваюць да расейскай веры. І як жа ўсё тое адбывалася трагічна!

Так "расейская" як пасъля "польская" вера была зынявагай для беларускага народу. Першая сусветная вайна аслабіла царскую імпэрыю, вызваліла шмат якія народы. Чк Лазар, паўставаў беларускі народ, але яго падзялілі і не далі мажлівасці паўстаць з мертвых. Хто? Браты-суседзі, славяне. Суседзі бываюць добрыя і дрэнныя. Мелі мы і добрых і нядобрых. Народная прымаўка кажа: "На рабі таго іншаму, што табе ня міла..."

Тым больш, народу, зь якім жылі гістарычна як браты у Хрысьце.

На расейской веры ўзрасло бязбожніцтва. Польскай верай заткнулі вусны "братам у Хрысьце" беларусам.

Пасъля вайны 1914 году ксёндз арцыбіскуп Рэпп, пазней біскуп Зыгмунт Лазінскі і біскуп Матулявічус увялі ў касьцёл набажэнства на беларускай мове, найчасцей толькі казаньне. Заба- ранялі. Вылі здарэнні арыштаў съвтароў, напрыклад, ксёндза Гадлеўскага. Съвтароў зь Беларусі пераводзілі на польскія землі ці змушалі выехаць за мяжу. Беларускі съвтар ня мог быць пробаршчам над беларусамі. Так у 1937 годзе па загаду ваяводы Вацянскага выкінулі манахаў-іар'янаў з Другі, хоць яны і не казалі казаньне на роднай мове. І у той самы час пазвольнілі дванаццаць клерыкаў-Мар'янаў, беларусаў, з Вільні.

Скончылі у Рыме навуку, вярнуліся да пацтарскаяе працы на "кressy" мэй дзядзька Францішак Чарняускі ды доктар К. Кулак.

Кулаку далі прыход на Гродзен-шыне. Пасъля вайны тут панаваў голад ды тыфус. Уся вёска ў прыходзе Кулака жыла ў зямлянках, хварела тыфам. Едзе ксёндз Кулак да грабля Велепольскага ды просіць дапамогі, просіць дрэва на пабудову. Той адказвае яму:

"Навошта ксёндз умешваецца ў такія справы? Няхай тыя беларускія съвінны паздыхаюць як найхутчэй, сюды прыедуць з Польшчы палякі."

Ксёндз атрымаў дапамогу праз Барнаву, але зразумеў, чаму пры такім атварыце войтаў і начальнікаў па старонку на вёсцы, так дазволіліся хахлівныя бойкі.

Аднога заб'юць, іншага пасадзяць у турту, існей будзе на крэсах "беларускіх съвіній". Іхніе мейсца зо ѹмуць асаднікі-палякі. Чаму падкрэсліваю гэта? Бо і цяпер польскія съвтары пастаўлены над пастрай. З 1939 году няма на Беларусі польскае школы. Радавітня палякі павыхалі. Затрымаліся толькі "касьцельныя" палякі ды невялікі працент сапраудных палякі. Кажу "палякі кастьельныя", маючи на ўвазе тых, каго съвтары змушваюць малітвы казаць па-польску. Іначай не ахрысьцяць дзіцяці, ня прымуць да споведзі, не дадуць шлюбу. Съвтары злуюць, калі вे- руючыя ня ўмеюць размаўляць на польскай мове: у Солах, у Астраўцы, ды амаль ва ўсіх прыходах Беларусі. У такі способ сваім аўтарытэтам ксёндза пра- гнучу спалянізаваць насельніцтва Беларусі. Было здарэнніе, калі маладая умела пацеры па-беларуску, ксёндз казаў: "Я та- кіх пацераў ня признаю, пакуль не навучыліся па-польску, шлюбу ня дам!"

Іншыя таксама дамагаюцца: -Навучы дзяцей чытаць і пісаць па-польску. Катэхізм выдалі і шыраць — расейскія літары, а польскія слова. Аднаго разу дзеци міе сказали пра такі катэхізм: "Мы так не разумеем!" Каб палякам такі катэхізм: польскія літары, а расейскія ці нямецкія слова! Такім чынам: пацеры чужыя, касьцёл чужы, вера чужая, ксёндз чужы... Маці Божая чужая?... Пан Бог — на наш, а польскі... Ані пацераў, ані песні ў касьцёле, ані ведаў асновы веры Христовай... Старэйшае пакаленьне съпявает у касьцёле пацеры па-польску, а змовіца з малодшым, вытлумачыць дзецим не навучыліся. Адсюль страшэнная рэлігійная абыякавасць.

Скалечаны народ, як той нещас- сльвы, што трапіў паміж злачынцамі. Сярод абыякавых духоў- нікаў знайшоўся адзін самартанін міласэрны Рымскі кардынал, які сказаў: "Польскія ксянды са сваёй съмерцю хочуць пахаваць каталіцызм у Беларусі, і Польшчы ня ўтвораць, і ве- руючых загубяць."

Навукоўцы, літаратуразнайцы супрацоўнічаюць між сабою.

Ксяндзы ж на Беларусі такія шляхотныя, што гэтае мовы "хамскае" ужываць ня хочуць, хоць амаль усе тут нарадзіліся.

Некаторыя кажуць, што беларускія малітоўнікі спалілі бы, у ру- кі не ўзялі б.

Ці ж добра гэта пагарджаць сваёй паствай, яе мовай, куль- турай? Хрысьціянства паўсюдна дапамагае народу, падтримо- вае народную духоўнасць, а у нас — не.

А ўсё зло ідзе зверху, ад-

галавы. Хіба што тут і прычына ў пачынаннях сёньняшніх съвітароў на Беларусі. А чаму? Гаму што ў пантрафічальным календа- ры напісана: Пінск — гэта Коль- щча, Захадняя Беларусь — гэта Крэсы Усходнія. Треба іх паля- нізаваць! Але ж і прадстаўні- кі Ватыкану падпісалі Галь- сінскую дэкларацыю. Таму і няма каствоўльнае адміністрацыі, іерархіі на Беларусі. Пад час польскае акупацыі Захаднія Беларусі палякі мовілі так: "Ні ў якім разе не дапусь- ціца беларускае мовы да каство- ёла, адсінай апора польскасъ- ці на крэсах — польска-ката- ліцкі каствоўёл!"

А Пан Езус паслаў вучыць справядлівасці. "Пазнай у ча- лавеку свайго брата, а будзеш мілаваны"... Дык памажэце нам стаць на хрысьціянскія ногі, дапамажце беларускім като- лікам мець свайго біскупа, адміністрацыю, сэмінарью, а давядзецё, што вы нам браты у Хрысьце.

Пытанье ксёндзу Уладзіславу Чарняускаму У час спаткання вясной гэлага году:

-Якое месца рэлігіі ў адра- джэнні Беларусі?

-Мы спадары на сваёй зямлі, а не якія пэцкалі. Як у лесе, так у касьцёле. З вялікае хітрасці, што Бога няма, сучасная мо- ладзь пакруціць сабе галовы. Ці можа быць што бяз прычыны? Не. Бяз прычыны нічога ня бы- вает. Не бяз прычыны Чарнобыль!

Ці можна зымешваць розныя народы? Нельга. Народы розныя- цца. Але признаньне, што ёсьць Бог лучшы усе рэлігіі. Шаві- нізм з хрысьціянствам несу- мішчальны.

У будучай Беларусі бачу ве- ру каталіцкую і праваслаўную. Паміж праваслаўем і каталіц- твам не павінна быць някавіс- ці, абрацы розныя — праваслаўны і каталіцкі, а мова — адна, бе- ларуская. Гэта і павінна яд- наць.


На добры лад трэба адчыняць супольную сэмінарью для пра- славіністў і каталіцкіх съвіта- роў ды агульныя прадметы вы- кладаць разам. Мова ў сэміна- ры павінна быць толькі бела- рускай.

Грее сонца, шчырее съвітанье. Толькі ў Вішневе творыща цуд: тут съвтар беларускі літачын- адмаўляе адзін за свой люд.


Ужо вырак на нас падпісаны. Ужо зьбіраша нам зынкніць пары. Але нітачкай зь небам звязаны грэшны люд праз свайго съвтара. Ні багацця, ні славы, ні мовы. Гэта сапрауднай галечы дайши. Гэта цымніць бяз веры галовы, што адсюль адраджэнніе душы. М.

## ВОСЬ АПОШНІ ЗА ГАРАМІ


мелодия з „Божай Мроч.



Вось, а-по-шні за га-ра-мі пра-мень сон-ча згас.



Гос-па-дзе, зас-тана-ся з на-ми, не па-кінь мы нас.



Бо і-дуць зна-мо-ю цем-рай злыд-ні, сум і жах;



Жаль-кі мы, наш Сто-разж вер-ны, пра-га-ні-е-ш страх.

Вось апошні за гарамі  
промень сонца згас.  
Госпадзе, застанься з намі,  
не пакінь ты нас.

Бо ідуць з начною цемрай  
злыдні, сум і жах,  
толькі Ты, наш Стбраж верны,  
праганяеш страх.

Пастухі авечак поясъ  
і вядуць дамоу.  
Пастырь наш, вадой жывою  
дух наш аздароу.  
Марнасьць адварні зямную,  
сэбца супакой;  
Хай наш мірны сон пільнуе  
добры ангел Твой.

Змрок халодны пакрывае  
сонную зямлю.  
Хітры вораг прыступае  
нам псаваць ральлю.  
Падкрадаецца зъянацку -  
шкоду нам зрабіць;  
захавай Ты нашу працу,  
як павінна быць.

Вось апошні за гарамі  
промень сонца згас.  
Госпадзе, застанься з намі,  
цяжка нам ня раз.  
Калі съмерці noch настане,  
духу будзь съятлом,  
і вазьмі нас ад блуканьня  
у нябесны дом.

О, Крын - не! Цябе ня змораць.  
Ты зноў засьецишся знутры,  
як па крывіцку загаворашь  
з табой Христовы съятары.

Самотным прывідам съятару  
ля канфарміцкіх пустыроу,  
запальваю съянту мару -  
стварыць крывіцкіх съятароу!

## даруй

Даруй, о Божа, мне за ўсё,  
што я рабіу ня так, як трэба,  
што жы, як тое парасё,  
над галавой ня бачы неба.

Даруй, што зь Іменем Твайм  
я не будзіу дачасна съячых,  
даруй, што бы съялым і злым  
і шляху вернага ня бачы.

Што я Цябе не зауважау  
сярод праяу жыцця зямнога.

Цябе я часта пакідау,  
а Ты чыніу добра мне многа.  
Даруй, што Твой духоуны дар  
я не лічыу узнагародай,  
у чарадзе варожых хмар  
губляу гадзіны, дні і годы.

Даруй мне, Божа, і пачуй  
мой съпенеу, маё малое слова.  
Ад злых шляхоу мяне ратуй  
ды зъберажы ад духа злога.

А.Н.

## На пачынанье-малітвы - зранку

Госпадзі Ісусе Хрысьце, адзіна-  
родны Сыне адвецнага Твайго Ай-  
ца, Ты мовіу найчысцейшымі вус-  
намі Тваймі - без мяне ня змо-  
жаце тварыць нічога. Госпадзі  
мой, Госпадзі, зь вераю У душы ма-  
еї і У серцы ва ўсё, што сказаў  
Ты, прыпадаю да міласыці Тваей:  
дапамажы мне, грэшнаму, гэтую  
справу дзеля Цябе самога спо-  
ніць, якую і пачынаю У Імя Айца  
і Сына і Святога Духа. Амінь.

## малітвасьпен

Святы Божа, Святы моцны,  
Святы, а бязъмерны,  
зжаліся над намі!  
Ад нашэсьця голаду, агню  
і вайны, барані нас, Божа!  
Ад раптоўнай і неспадзя-  
ванай съмерці  
сыцеражы нас, Божа!  
Каб ураджай нашай зямельцы  
даць і яго захаваць,  
Цябе молім, Божа!  
Мы, грэшныя, Цябе, Бога, прасілі,  
паслухай нас, Божа!

## ён прыйдзе

Ен прыйдзе, інакш быць ня можа,  
наш Месія новы Христос.  
Ен прыйдзе, бо спалены души,  
хочь сэрцы щэ тлеюць,  
ды топіша У брудзе  
распусных чужынцау  
наш край і народ.  
Ен прыйдзе, інакш быць ня можа,  
бо зь Немана й Припяці  
п"ём не ваду, а атруту.  
Христос Беларусі дасыць веру  
У ачышчаны храм і узыйдзе  
на крыж, каб крываю сваёю  
нас адрадзіць. С.П.

## паўз могілкі

Паўз могілкі мая дарога.  
Штодня - заходам і съвітаньнем  
твой крыж вітаю адвітальна.  
Даруй-даруй! Усё - ад Бога.

Рука У жагнаныні стыне строга  
над мейсцам нашага расстаньня.  
А наўздангон - тваё маучанье.  
Не наракай! Усё - ад Бога.

Самотных дзён у нас нямнога.  
Ужо Узыходзіць знак астральны  
над мейсцам нашага спатканьня.  
Прымі-прымі! Мніе - ад Бога.

Да Цябе, Уладыка, Чалавекалюбца,  
ад сну устаўши прыбягаю і за  
справы Твае прыўмаюся па міла-  
сэрдзю Твайму і малюся Табе:да-  
памажы мне ва ўсякі час і ва  
Усякай справе і захавай мяне  
ад усякага злога Учынку і д'я-  
бальскай спакусы і Уратуй мяне  
і Уядзі У царства Твае вечнае,  
бо Ты есьць мой стварыцель і  
усякага добра прамысліцель і  
падацель, на Цябе Уся надзея мал  
і Табе хвалу Узношу цяпер і  
зауседы і У вякі вечны. Амін.

## хрыстос

Сам-нясьцерпнае зъязнъне -  
съмерці съмерць растаптаўши  
Ен ішоу, незагойныя раны  
на чале ірдзелі яшчэ...  
У дзівосным съятым захапленыні  
Богу Сыну малілася ўсё:  
агарож прыдарожных камені,  
маладых ячмянёу каласьё,  
Цёплы вецер, што згортвау з дарогі  
вір пялесткау і сонечны пыл...  
І трава, што прабітыя ногі  
цалавала, схіліўши съязблы...!

## благаныне

Божа адзіны съяты Усемагутны,  
край наш ад бедаў, навал заслані;  
люд беларускі, вякамі пакутны,  
зноўку да волі і щасція вярні.

Дай нам магутнасць, адзінства  
ды сілы,  
каб адрадзіць і падняць Беларусь,  
што зацкавана ля самай магілы  
моучы, і стаіць, б'е паклоны камусь.

Шчырасцю сэрцаў і розуму Узмахам,  
верай і волю нашай кіруй.

Праудай зъяні ненавісную плаху.

Сэрцам благаем - даруй! В.С.

Чалавек можа  
быць збаўлены  
адной дабрынёю,  
калі ён нават ня  
ходзіць маліцца  
У царкву...

## за мову

Іче пазнаюць беларусаў па шчырасці У съвеце.  
Вочы да неба праз ноч, мой народ, узынімай.  
Божа! Ці ж годныя мы, каб за людства памерці?  
Толькі самім ад сябе адрачыся ня дай!

Згублены мы між засохлых балотаў, прылукаў,  
мовім на мовах чужых са сваімі дзяцьмі.  
Божая Маці, ці ж вартыя мы сваіх мукай?  
Дух умацуй нам, каб мы засталіся людзьмі!

Не заслужылі цярпеньнем Вялікай Нядзелі,  
не прывяла дабрыня У Божага войска палкі...  
Дык высылай нас, о Божа, на ганьбу, на зыдзекі,  
мову тутэйшым палеткам і птахам пакінь!

# У Наваградку

Зарны касьцёл у Наваградку пабудаваны у 1712-23 на мейсцы закладзенага ў 15ст., дэльце капліцы якога звайшлі ў кампазіцию касьцёла. Тут хрысьці і Адама Міцкевіча. Ягайла вянчачася з Зоськай Гальшанскай. На мемарыяльнай дошцы ўся гісторыя Ягелонаў. У капліцы Боскага цела мемарыяльная пліта па заказу калталяна Яна Рудаміна ўстаноўлена ў 1643г. у памяць аб загінуутых у бай пад Хоцінам у 1621г. суседзях і браце. 9 укленчаных фігур і Ян Рудамін, які застаўся адзін. Унізе фігуры туркаў з адсечанымі галовамі. Уверсе рельеф Маці Боскай і лацінскі тэкст.

На дзядзінцы касьцёла магіла сёстраў-назаратаў, расстраляваных ў ашыстамі ў лесе.

Сыцілы прыгожы касьцёл на суседнім пагорку з замкам пер-

■ ■ ■  
Касьцёл Святога Казіміра ва Усюбі, пабудаваны Неміровічамі ў стылю готыкі ў 1433г., не занесены ў Збор помнікаў архітэктуры Беларусі.

У 60-я гады, пры Хрущове, касьцёл ператварылі ў спартыўную залю, але настаўніку звярвалася атака Боская і ён адмовіўся працаваць у той залі. Улады выратылі касьцёл спаліць, але ніхто, нават бяздумны дзеци, не згадваўся паліца касьцёла.

Падпальчыка знайшлі ў Наваградку ў 1968г. Спаліў за плату 500 рублёў і сам утапнуў у Нёмане ў тое лета, і ніхто не памятае яго інш.

Каб людзям аддалі спалены сельбскі касьцёл, то яны сабралі б грошы і аднавілі б яго. На крыху калі касьцёла малітва з Апакаліпсісу: "Ад паветра, гладу, вайны і мору, выбай нас, Пане!" Але ад злых людзей выбавіць яя можа нас Божа Святы.

А на могілках ва Усюбі капліца стаяла, пахавальная царква. Толькі съцены ад яе засталіся. У мінулым годзе ксёндз наваградзкі Антоні талаку клінку, вынеслы горы съмецьця са старых могілак. Але склеп у стылю клясіцызму, у якім пахаваны паны Іткі, рабачнікі Узламалі, труну расплюшчылі, глядзець страшна, так збыткующа над людзімі костачкамі...

■ ■ ■  
Усюбічанка  
да 1939г. касьцёлы Гродзеншчыны падпарадкоўваліся Віленскай епархіі. Цяпер тыя касьцёлы, што за Нёманам, належаць да Ломжынскай епархіі, а тыя, што на правы бок Нёмана — Беластоцкай. За умыты на касьцёлы беларусі змагаецца польская, літоўская ды латвійская духавенства.

шай сталіцы Вялікага княства.

Будынак Міхайлаўскага касьцёла ў будаўнічым лесе. На даху некалькі рэстаўратараў. І тых часта здымалі на іншыя аб'екты. Цэглу на знадворковую будову даюць для кладкі ўнутры памяшканьяў. Рэстаўравацца касьцёл будзе доўга.

На могілках у Наваградку сядзіць съмецьця, адчынены магільныя скляпы, з пахавальні зьнікаюць труны. Адна магіла з надпісам на беларускай мове:

Ахвярнаму працаўніку Наваградзкай беларускай гімназіі 1923-1933 ад калегаў, прыяцеляў і вучняў

Міловъ Евгений Рафаилович

3.3.1887-31.5.1933

Выучы матэматыкам, вывучы беларускую мову за паўгода.

Помнік Адаму Міцкевічу, які стварыў Валерый Янушкевіч, не паставіў, недзе на складзе...

■ ■ ■  
Касьцёл сьв. Андрэя ў Слоніме, збудаваны ў 1775 на месцы касьцела 1490г., пашкоджаны вайной 1915, адбудаваны ў 28-29, дзеяні чау да 40, перажыў вайну. У 1950г. зрабілі склад солі. Соль застыла скалой і разъела мураваныя съцены. Пачаў правальвацца дах.

■ ■ ■  
Архімандрый Жыровіц Стэфаній несвядома размаўляе на беларускай мове. Калі ж запыталіся, што ён думае аб пераводзе набажэнства на мову, то рэзка адпрэчыў: не бачыць ў гэтым патрэбы, царкви традыцыяна карыстацца стара-славянскай мовай.

Маці Чудатворная Жыровіцкая, ці ж для таго звярвалася на грушы перад мясцовымі пастушкамі, каб яны не маглі з Дабой размаўляць на роднай мове?

■ ■ ■  
На зъненесеных амаль што могілках у Лідзе суполка "Рунь" апікуюцца магілай удзельніцы паўстання 1863г. На пліце і на крыху надпіс:

Валерый Цехановіч з Цыбульскіх, удзельніца паўстання 1863. Жыла 92 гады, памерла ў Лідзе 23 студзеня 1933г.

Лідскія бюракраты лічаць, што гэта не дакумант.

■ ■ ■  
У Мазырскай раённай газэце "Камуніст Палесься" за 14.04 з'мешчана аб'ява: 15.04 у вёсцы Юравічы ў будынку былога манастыра праходзілі спаборніцтвы па скалалазанню і горнаму турызму на першынства Мазыра. Таксама і 16 красавіка...

У заключным дакуманце Венскай канферэнцыі аб бясіспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе гаворыцца, што грамадзянам, установам і арганізацыям, захоўваючымі права на інтэлектуальную Уласнасць, у тым ліку аўтарскіх прав, дазваляецца мець, размнажаць, пашыраць інфармацыйны матэр'ял усялякага роду.

Дакумант падпісаны 35 дэяржавамі, у тым ліку СССР.

## ЖЫРОВІЦЫ

Прыехаць у Жырова лёс не выпау, даждж хрысьціць голаў грэшную маю.

І я пад гольлем шматвяковай ліпы пільгрымам сціплым сцішана стаю. Побач съвятыні белыя, як дзіва, ў абдынках хмараў і высокіх дрэў. Ідзе съвятар, бы галубочак сівы, стаміушыся, на лаўку хтось прыседу.

Сюды травой, аброшанай і мяккай, на цудатворны пераможны зоў йдуць людзі з горам, болем і падзякай нясуць з сабою веру і любоў.

Перада мной зямля наша съвятая. Стаяць у паклоне дрэвы над водой дзе галубы бяспумна пралятаюць, ступала Маці Божая па ёй.

Не знатнасць, пастушкі яе віталі. Прыйшла да нас у вясняны дзень знарок, і краю міламу, каб легшымі мы сталі, пакінула на дрэве аброзок.

Над намі храм, туманныя нябесы. Крынічанька пад храмам б'е з зямлі.

Лік пастушок у капульцы белай, босы, стаю, і слёзы твар мой залілі. Адданасцю стукочуць нашы сэрцы. З крыніц благаславленных прауду піць.

Мінуласці съвятой зь зямлі на съцерці і веры у Бога ў серцы не спыніць Жыровічы, славутая мясціна, здаўна праложаны для нас дзядамі шлях, Маліты воль ў налягкую хвіліну мы на тваіх складаем алтарах.

Хай будзе мір ды згода будзе усёды. Усё ж калі грозьбай азарыща сінь нашай зямлі, дастойней Тваіх цудаў, у сваёй апесы, Божа, не пакінь! Ларыса Геніуш.

■ ■ ■

Хто не шануе родную мову, той не шануе сябе самога, ні свой род, ні сваіх дзядоў, бацькоў, каторыя тэй жа мовай гаварылі.

А хто стыдаецца роднай мовы, варт таго, каб і яго добрыя людзі стыдаліся, як вырадка, бо стыдацца роднай мовы ён крүдзіць на толькі дзядоў, бацькоў, але і ўесь народ беларускі.

Вацлаў Ластоўскі